



**Людка СІЛЬНОВА**

## Вясна 2024 года

Гарадскія алеі.  
Зялёныя лісцікі. Абельскі.  
І сцяжкі чырванеюць,  
І салдацкай кухняй запахла.  
Мо ў парку дзе блізка?

Твары ўсіх маладзеюць.  
Белья майкі, кашулі...  
Але ўсіх даражэй  
Маладзенькія таты, матулі,  
Хто вядзе ці нясе на сабе —  
Мірным днём! — наша заўтра: дзяцей.

## Песня

Заспяваю я песню —  
І не так у грудзях ужо  
Ад пачуццяў маркотных цесна.

Ад падзей журботных,  
Быццам лазам якім, лезла-лезла —  
І нарэшце святло!  
Я на кветкавым лузе пры лесе...

Затачэнне ў мінулым!  
Усё цёмнае — ззаду, прайшло.  
Заспяваю я песню...

## Краіна вятроў

Я ў дарозе, і ветрана зноў.  
Шалік тулю да ічкакі.  
Беларусь,  
ты — краіна вятроў!  
І твой клімат спрадвечна такі.

Колькі помню сябе я —  
«Взьмі  
Кофточку, дзетка, з сабой...»  
І пасля, калі жонкай з дзяцьмі  
Ад'язджала ад маці старой, —

«Свае ж свэтары ўзяць не забудзь,  
Новыя хусткі малым...  
Там, у шафе... Парадак не скруць...  
Я сама... Мяне пры-па-ды-мі...»

Мамін голас я чую здаля.  
Хоць і не з намі даўно  
Мама, тата, наш дом і зямля:  
Завірухай снягоў намяло.

## Варэнне з парэчкі

Ах, лета! Сарафан, пайеткі!..  
Спытала цукру я ў суседкі.  
Іду сцяжынай уздоўж рэчкі  
З пакетам цукру для парэчкі.

Я куст парэчкі абірала,  
І яе чырвань так кранала  
Маё — ўжо вопытнае! — сэрца...  
І вось жа! Поўнае вядзерца  
Яе чырвонай маладосці —  
Парэчкі, дачнай прыгажосці!

## Цуд снегу

А снег плыве як абяцанне  
Святога Цуду на зямлі!  
Як першай гліны трапятанне  
Падчас Тварэння ў далані  
Наймастравітага, Самога  
Ля круга ў дзён віхуры — Бога...

А снег плыве як абяцанне  
Жыцця наноў, святла, каханья!  
І ні дамкоў, ні аўтастрадаў:  
Усё пакрыў той снег, што падаў...

І стаўся свет як Белата,  
Скрып мелаванага ліста.

Ліецца проста ў твар святло:  
«Усё, што збудзецца, — было...»  
І выпадае стрыжань з рук.  
Мне бачыцца ганчарны круг,  
Павольны рух яго... і гліны  
Камяк... а можа — снегу дзіўнага.

## Кнігі

О кнігі! Як толькі ні звала  
Я вас у радках! Усё мала.

Бясконца, па-рознаму, маці  
Заве так дзіця і дзіцяці  
Маленькія пальчыкі, вушкі,  
Кудзеркі — «як лён!» — на падушцы...

Вы, кнігі, мне птушкі і кветкі,  
Куфэркі і дзверы, і сведкі,  
Сябры і сістэмная спадчына...  
Жыццё на чытанне патрачана!

Як снегу за святыя нападала  
За вокнамі — «кнігамі ладнымі».  
Таксама: з празрыстымі «вечкамі»  
І «засцежкамі»-шпінгалетамі...

Адкрыю акно — і нябачныя  
Старонкі пра ўсё мне расказваюць:  
Пра горад, машыны, каханне,  
Вятры, як у Вечным рамане.